


Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў
Інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў

Праграма
рэспубліканскага навукова-практычнага семінара

**АНАЛІЗ ЭФЕКТЫЎНАСЦІ ВЫКАНАННЯ
КАНВЕНЦЫІ ЮНЕСКА АБ АХОВЕ
НЕМАТЭРЫЯЛЬнай КУЛЬТУРнай СПАДЧЫНЫ
Ў МЕЖАХ ПАДРыхтоўкі ПЕРЫЯДЫЧнай
НАЦЫЯНАЛЬнай СПРАВАЗДАЧЫ**

26 жніўня 2021 года



9:30 – 10:30 Рэгістрацыя ўдзельнікаў

10:30 – 10:45 ПРЫВІТАЛЬНЫЯ СЛОВЫ

Філіпаў Аляксандр Анатольевіч, дырэктар Інстытута павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», кандыдат палітычных навук

Хвёр Наталля Дзмітрыеўна, начальнік упраўлення па ахове гісторыка-культурнай спадчыны Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь

10:45 – 11:30 АНАЛІЗ РЭГІЯНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАЎ МЕРАПРЫЕМСТВАЎ НА 2021 – 2025 ГАДЫ ПА ЗАХАВАННЮ НЕМАТЭРЫЯЛЬНЫХ ПРАЯЎЛЕННЯЎ ТВОРЧАСЦІ ЧАЛАВЕКА, УКЛЮЧАНЫХ У ДЗЯРЖАЎНЫ СПІС ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНЫХ КАШТОЎНАСЦЕЙ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Ходар Генадзій Мікалаевіч, кансультант аддзела арганізацыі аховы і ўліку гісторыка-культурных каштоўнасцей Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь

11:30 – 13:20 НЕМАТЭРЫЯЛЬНЫЯ КУЛЬТУРНЫЯ КАШТОЎНАСЦІ БЕЛАРУСІ Ў СПІСАХ ЮНЕСКА: МАГЧЫМАСЦІ І ПЕРСПЕКТЫВЫ ДЛЯ МЯСЦОВЫХ СУПОЛЬНАСЦЕЙ

(Мадэратар – Ходар Г.М. Рэгламент – 10 хвілін)

Супрацоўніцтва ўстановаў культуры, адукацыі, турызму і рэлігійных арганізацый па падтрымцы і захаванню нематэрыяльных культурных каштоўнасцей Мінскай вобласці, уключаных у спісы ЮНЕСКА

Мамчанка Раман Мікалаевіч, галоўны спецыяліст галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Мінскага абласнога выканаўчага камітэта

Дзейнасць мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў па забеспячэнню захавання, развіцця і перадачы нашчадкам нематэрыяльных культурных каштоўнасцей Гомельскай вобласці, уключаных у спісы ЮНЕСКА

Гарбачова Таццяна Міхайлаўна, начальнік аддзела культурна-асветніцкай работы галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Гомельскага абласнога выканаўчага камітэта

Ажыццяўленне праграмы падтрымкі супольнасці носьбітаў вясновага абраду «Юраўскі карагод» у в. Пагост Жыткавіцкага раёна Гомельскай вобласці

Сташкевіч Ала Барысаўна, дырэктар фонду «Культурная спадчына і сучаснасць», член Нацыянальнай камісіі Рэспублікі Беларусь па пытаннях ЮНЕСКА

Праблемы захавання і развіцця народных рамёстваў, намінаваных у спісы ЮНЕСКА. Беларуская саломка і выцінанка, як комплексныя гісторыка-культурныя каштоўнасці

Шындлер Эліна Генадзьеўна, аспірант Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, магістр мастацтвазнаўства

Аб падрыхтоўцы міжнароднага семінара па абмену вопытам аховы нематэрыяльнай гісторыка-культурнай спадчыны ў краінах СНД у 2022 годзе

Каліноўская Алена Тадэвушаўна, вядучы спецыяліст Інстытута павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў»

Дзейнасць Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў па вывучэнню, захаванню і перадачы нашчадкам нематэрыяльнай гісторыка-культурнай спадчыны

Калацэй Вячаслаў Віктаравіч, загадчык кафедры этналогіі і фальклору і Цэнтра нематэрыяльнай культурнай спадчыны ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», кандыдат культуралогіі

13:20 – 14:00 Перапынак. Кава-паўза

14.00 – 15.40 АНАЛІЗ МАТЭРЫЯЛАЎ ПА ПАДРЫХТОЎЦЫ ПЕРЫЯДЫЧНАЙ СПРАВАЗДАЧЫ АБ ВЫКАНАННІ КАЌВЕНЦЫІ ЮНЕСКА АБ АХОВЕ НЕМАТЭРЫЯЛЬНАЙ КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ

(Мадэратар – Сташкевіч А.Б. Рэгламент – 7 хвілін)

Уплыў захавання нематэрыяльнай культурнай спадчыны на ўстойлівае развіццё, турыстычна-рэкрэацыйны і эканамічны патэнцыял раёнаў Гродзеншчыны

Коханава Аксана Мікалаеўна, галоўны спецыяліст упраўлення культуры Гродзенскага абласнога выканаўчага камітэта

Роля інвентарызацыі нематэрыяльнай культурнай спадчыны ў захаванні культурнай разнастайнасці і адметнасці мясцовых супольнасцей на прыкладзе Віцебскай вобласці

Уліновіч Надзея Васільеўна, намеснік дырэктара дзяржаўнай установы «Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці»

Далучэнне гарадскіх дзяцей і моладзі да традыцыйнай культурнай спадчыны ва ўстановах дадатковай адукацыі г. Мінска

Маркавец Таццяна Віктараўна, загадчыца сектара выставачнай і фестывальна-конкурснай дзейнасці аддзела дэкаратыўна-прыкладной творчасці і выяўленчага мастацтва ўстановы адукацыі «Мінскі дзяржаўны палац дзяцей і моладзі»

Вывучэнне нематэрыяльнай гісторыка-культурнай спадчыны ў аб'яднаннях па інтарэсах дэкаратыўна-прыкладной творчасці і выяўленчага мастацтва: сучасны падыход

Хачкова Вольга Барысаўна, кіраўнік народнай студыі дэкаратыўна-прыкладной творчасці «Бусляня» ўстановы адукацыі «Нацыянальны цэнтр мастацкай творчасці дзяцей і моладзі», член грамадскага аб'яднання «Беларускі саюз майстроў народнай творчасці»

Развіццё супрацоўніцтва ўстаноў культуры з установамі адукацыі па забеспячэнню пераемнасці мясцовай культурнай спадчыны

Гамзовіч Рэгіна Станіславаўна, журналіст, грамадскі эксперт па ахове нематэрыяльнай культурнай спадчыны

Папулярызацыя творчасці народных мастакоў на прыкладзе стварэння электроннага рэсурсу «Іван Супрунчык. Ад слова да дрэва»

Барысюк Кацярына Сяргееўна, галоўны бібліятэкар навукова-метадычнага аддзела ўстановы культуры «Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага»

Павышэнне дасведчанасці ў адносінах нематэрыяльнай культурнай спадчыны, яе ўплыў на грамадскую згоду і ўзаемаразуменне ў Магілёўскай вобласці

Глуздаў Аляксандр Мікалаевіч, начальнік аддзела традыцыйнага мастацтва і культурна-дасугавай дзейнасці ўстановы культуры «Магілёўскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці і культурна-асветнай работы»

15.40 – 16.00 ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ СЕМІНАРА

Сташкевіч Ала Барысаўна, дырэктар фонду «Культурная спадчына і сучаснасць», член Нацыянальнай камісіі Рэспублікі Беларусь па пытаннях ЮНЕСКА

Інфармацыйны рэсурс

«Жывая спадчына Беларусі:

Інвентар нематэрыяльнай культурнай спадчыны»

працуе па новаму адрасу: living-heritage.by

Месца правядзення:

установа адукацыі

**«Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў»,
галоўны корпус, навуковая чытальная зала
(аўд. 203, вул. Рабкораўская, 17, г. Мінск)**